



**ГРУБЫХ СЛОВ НЕ ГОВОРИТЕ,
ТОЛЬКО ДОБРЫЕ ДАРИТЕ!**



РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ



Моя СТРАНА





ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БЕЛАРУСИ

- равнинная поверхность;
- полезные ископаемые;
- природные сообщества;
- питьевая вода;
- растения и животные.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

- ❑ истощение запасов полезных ископаемых;
- ❑ загрязнение окружающей среды;
- ❑ исчезновение многих видов животных и растений;
- ❑ нарушение природного равновесия.



ОХРАНА ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ



ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БЕЛАРУСИ



АСАБЛІВА АХОЎНЫЯ ПРЫРОДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY




ЗАПАВЕДНІК І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ

Вяршыні Кіеўскага лясавіцкага ўгоддзя ў 1925 г. Плошча 8071 га.
 Нацыянальны парк Беларускае горады. Утвораны ў 1939 г. як заказнік, а ў 1981 г. нацыянальны парк. Плошча 18280 га.
 Нацыянальны парк Вялікае ільняўскае ўгоддз. Утвораны ў 1985 г. Плошча 89115 га (уключаючы плошчы заказнікаў Малеўшчы і Зайзельшчы).
 Нацыянальны парк Прадыдзі. Утвораны ў 1988 г. як заказнік, а ў 1998 г. нацыянальны парк. Плошча 8234 га.
 Нацыянальны парк Нарачанскі. Утвораны ў 1998 г. Плошча 34200 га.

ЗАКАЗНЫ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЗНАЧЭННЯ
 (на 01.07.2009 г.)

№	Назва заказніка	Тэрыторыя, га	Статус	Дата стварэння
1	Вяршыні Кіеўскага лясавіцкага ўгоддзя	8071	Заказнік	1925
2	Нацыянальны парк Беларускае горады	18280	Нацыянальны парк	1981
3	Нацыянальны парк Вялікае ільняўскае ўгоддз	89115	Нацыянальны парк	1985
4	Нацыянальны парк Прадыдзі	8234	Нацыянальны парк	1988
5	Нацыянальны парк Нарачанскі	34200	Нацыянальны парк	1998



Складзілішчы і ахоўныя зоны ў Беларусі

Складзілішчы: Брэст, Гродна, Мінск, Віцебск, Пінск, Жэнеў, Мядзель, Маладэчна, Мінска-Маскоўскі, Мінска-Смаляніцкі, Мінска-Слаўцкі, Мінска-Трашчанскі, Мінска-Шчучынскі, Мінска-Ясельскі, Мінска-Ясельска-Слаўцкі, Мінска-Ясельска-Слаўцкі-Трашчанскі, Мінска-Ясельска-Слаўцкі-Трашчанскі-Ясельскі.

Ахоўныя зоны: Ахоўныя зоны ў складзе нацыянальных паркоў, Ахоўныя зоны ў складзе заказнікаў, Ахоўныя зоны ў складзе іншых тэрыторый.

Сымвалізацыя тэрыторый і аб'ектаў

Складзілішчы і ахоўныя зоны ў Беларусі

- Складзілішчы:
 - Складзілішчы ў складзе нацыянальных паркоў
 - Складзілішчы ў складзе заказнікаў
 - Складзілішчы ў складзе іншых тэрыторый
- Ахоўныя зоны:
 - Ахоўныя зоны ў складзе нацыянальных паркоў
 - Ахоўныя зоны ў складзе заказнікаў
 - Ахоўныя зоны ў складзе іншых тэрыторый

- **Заповедники**- это территория, на которой вся природа сохраняется в естественном состоянии, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека.
- **Национальные парки** – это территория, которая выделяется не только для охраны природных сообществ, но и используется для туризма и отдыха.
- **Заказники** – охраняемая территория, на которой охраняется не вся природа, а лишь некоторые виды растений и животных. Здесь запрещены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности.



БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА



ПРИПЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



НАРОЧАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА”



ПОЛЕССКИЙ РАДИАЦИОННО- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



Охрана растений и животных

охрана
окружающей
среды

создание
заповедников
национальных
парков

занесение
растений и
животных в
Красную
книгу

выполнение
правил
поведения
в природе

